



ПРАЛЕТАРЫІ УСІХ КРАІН, ЯДНАЙЦЕСЯ!

БЕЛАРУСКИ УНІВЕРСІТЭТ

ОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА, МЯСЦКОМА, КАМІТЭТА КАМСАМОЛА І ПРАФКОМА
БЕЛАРУСКАГА ОРДЭНА ПРАЦОУНАГА ЧЫРВОНАГА СЯГГА ДЗЯРЖАУНАГА УНІВЕРСІТЭТА ІМЯ У. І. ЛЕНІНА

1980 г.

12

ЧЭРВЕНЯ
ЧАЦВЕР

№ 22 (1286)
Выходзіць раз
у тыдзень.

Цана 2 кап.



НЕАДКЛАДНЫЯ ЗАДАЧЫ ВЫШЭЙШАЙ ШКОЛЫ

НА РАХУНКУ вышэйшай школы рэспублікі нямала дасягненняў, якія наглядна сведчаць аб пастаянна растучым укладзе вузаўскай навукі ў скарбніцу матэрыяльных і духоўных багаццяў сацыялістычнага грамадства. У развіцці вузаўскай навукі, у справе падрыхтоўкі высокакваліфікаваных кадраў вядушча роля па праву належыць калектыву Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта імя У. І. Леніна. У яго лабараторыях і на кафедрах склаліся навуковыя школы ў галіне фізікі, матэматыкі, хіміі. Вучонымі ВДУ паспяхова выконваюцца многія важныя работы, створаны ўнікальныя прыборы, якія атрымалі значнае пашырэнне. У калектыве ўніверсітэта нарадзіла-

ся першае ў сістэме вышэйшай школы рэспублікі адкрыццё, зробленае прафесарам кафедры ядзернай фізікі У. Р. Барышэўскім «З'ява ядзернай рэцэсіі спіна нейтронаў». У бягучай пяцігодцы яны ўдзельнічаюць у рэалізацыі амаль кожнай шостага рэспубліканскай навукова-тэхнічнай і эканамічнай праграмы, выконваюць асобныя заданні, якія уваходзяць у кола праблем саюзнага значэння. Эканамічны эффект ад укаранення ў народную гаспадарку распрацовак перавысіў толькі ў мінулым годзе восем мільёнаў рублёў.

Па выніках сацыялістычнага спаборніцтва ў чацвёртым годзе пяцігодкі ўніверсітэт узнагароджаны пераходным Чырво-

ным сцягам Міністэрства вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі СССР і ЦК прафсаюза работнікаў асветы, вышэйшай школы і навуковых устаноў.

Гэтыя факты прыводзіліся на прайшоўшым 3 чэрвеня сходзе партыйнага актыву ВДУ, на якім разгледжаны неадкладныя задачы ўніверсітэта ў святле важнейшых праблем, якія стаяць перад рэспублікай.

З дакладам выступіў кандыдат у члены Палітбюро ЦК КПСС, першы сакратар ЦК Кампартыі Беларусі П. М. Машэраў.

У прынятай пастанове ўдзельнікі сходу з пазіцыі высокіх патрабаванняў XXV з'езда КПСС, пастаноў партыі і ўрада

па пытаннях вышэйшай школы намерзілі канкрэтныя шляхі далейшага павышэння якасці падрыхтоўкі спецыялістаў, эфектыўнасці навуковых даследаванняў, расшырэння і паглыблення сувязей вузаўскай навукі з вытворчасцю.

У рабоце сходу ўдзельнічалі сакратар ЦК КПБ А. Т. Кузьмін, загадчык аддзела навукі і навучальных устаноў ЦК КПБ Ю. П. Смірноў, міністр вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі БССР М. М. Мяскоў.

(БЕЛТА).

На здымку: з дакладам выступае кандыдат у члены Палітбюро ЦК КПСС, першы сакратар ЦК Кампартыі Беларусі П. М. Машэраў.

КАМСАМОЛЬСКИ

ПРАЖЭКТАР

ПАДВЕДЗЕНЫ ВЫНІКІ

НЯДАЎНА ВА УНІВЕРСІТЭЦЕ праводзіўся агляд сродкаў галоснасці факультэцкіх «Камсамольскіх пражэктараў». На агляд былі прадстаўлены лепшыя нумары «КП» факультэтаў за гэты навукавы год. На жаль, не ўсе штабы прынялі ўдзел у гэтым мерапрыемстве. Ацэнка нумароў праводзілася па двух напрамках: ідэйны змест і якасць афармлення. У асноўным усе выпускі адпавядаюць належнаму ўзроўню. Аднак шмат і недахопаў. Так, чытаючы нумары «КП», можна заўважыць, што некаторыя матэрыялы страцілі сваю аперацыйнасць. А гэта адна з важнейшых рыс у рабоце пражэктарыстаў.

Лепшай жадае быць і якасць афармлення. Карыкатуры і фотамантажы павінны ўпісвацца ў асноўны змест выпуску. Прыкладам для іншых могуць быць нумары «КП» юрыдычнага і філалагічнага факультэтаў, прысвечаныя рабоце ў інтэрнаце, дзе пражываюць студэнты.

І яшчэ. Усе сродкі галоснасці павінны нумаравацца. Неабходна абавязкова ўказваць дату выпуску, хто прымаў удзел у афармленні нумара.

Улічваючы ўсе гэтыя асаблівасці і зыходзячы з ацэнак нумароў усімі членамі камісіі, першыя тры месцы размеркаваліся наступным чынам:

1-е — юрфак і ФПМ;
2-е — журфак, філфак і мехмат;
3-е — гістарычны факультэт.
Факультэты біялагічны, хімічны, фізічны, радыёфізікі і электронікі ўдзелу ў аглядзе не прымалі і адпаведна занялі апошняе, адзінаццатае месца.

В. ВІКТАРАЎ.

КАЛЯ ВЫТОКАЎ

АГУЛЬНАВЯДОМА, што твар групы, яе актыўная дзейнасць залежаць ад таго, як кожны студэнт адносіцца да выканання сваіх абавязкаў. А ўсё ж, з чаго пачынаецца калектыв? Дзе тая крыніца згуртаванасці і маналітнасці, прысутнасць якой аб'ядноўвае калектыв, робіць яго здаровым, працаздольным?

Не выпадкова я хачу раска-заць пра падрыхтоўчае аддзяленне нашага ўніверсітэта. Бо на рабфаку вельмі ярка прагледжваецца працэс стварэння калектыву.

— 3 удзячнасцю ўспамінаю час службы ў Савецкай Арміі, — заўважае Міша Палашчук, староста групы хімікаў падрыхтоўчага аддзялення. — Асновай усіх нашых поспехаў тады была воінская дысцыпліна, дапамога старэйшых таварышаў. Дэвіз — адзін за ўсіх і ўсе за аднаго — мы пранеслі праз усю службу. І гэ-

та цяпер служыць нам узорам ва ўмацаванні калектыву. Калі прасачыць, з чаго пачалася дружба ў групе, то не памылюся, сказаўшы — з выпрабавання ў вучобе, з першых спраў, выкананых разам, са стварэння клімату ўзаемадапамогі і ўзаемаразумення, непрымымых адносін да парусальнікаў дысцыпліны. Так, напрыклад, было з Н. Станчыц, якая вельмі ўдала «падхімічыла» дакументы для таго, каб паступіць на падрыхтоўчае аддзяленне. Таварышы аднадушна выключылі яе з калектыву.

Асмаферу зладжанасці ў калектыве стварылі самі студэнты. І дапамагала ім працоўная практыка, якую меў кожны да прыходу на падрыхтоўчае аддзяленне. Ларыса Сімончык працавала швачкай-матарысткай на Баранавіцкай швейнай фабрыцы, рэдагавала насценную газету, актыўна ўдзельнічала ў рабоце камсамольскай арганізацыі. Не зні-

жае актыўнасці Ларыса і тут, на рабфаку. Дапамагае рэдагаваць насценную газету «Пачатак», з'яўляецца актыўным удзельнікам мастацкай самадзейнасці калектыву хімікаў заняў трэцяе месца на падрыхтоўчым аддзяленні. Гэта вынік намаганняў усёй групы. Шмат можна расказаць і пра калгасніцу Алу Кулеш, то-чара Наташу Шуневіч. Добра

вядзе прафсаюзныя справы ў групе Валя Сяброўская.

Аб'ядноўвае групу адна мэта — паспяховая вучоба. Іменна тут выяўляюцца здольнасці кожнага. Абнаўляюць вынікі сесіі. На выдатна здалі Алена Карпец, Алена Шыфрына, Наталля Чуйкіна і многія іншыя.

Хутка слухачы падрыхтоўчага аддзялення папоўняць шматлікую студэнцкую сям'ю ўніверсітэта. Іх падрыхтоўка на рабфаку будзе дзейным зарадам у вучобе на факультэце.

С. БАГДАНОВІЧ,
студэнт факультэта
журналістыкі.

ВІНШУЕМ!

Кандыдат філалагічных навук, дацэнт, загадчык кафедры рускай класічнай літаратуры Павел Іванавіч ТКАЧОЎ паспяхова абараніў дысертацыю на атрыманне вучонай ступені доктара філалагічных навук. Тэма дысертацыі — «Памфлет. Тэарэтычныя праблемы жанра».

Сардэчна віншuem П. І. Ткачова з гэтай падзеяй і жадаем новых поспехаў.



Перад пачаткам сходу партыйнага актыву ўніверсітэта кандыдат у члены Палітбюро ЦК КПСС, першы сакратар ЦК кампартыі Беларусі Пётр Міронавіч Машэраў наведваў некаторыя падраздзяленні БДУ.

МУЗЕЙ ІЛЫЧА

Музей створаны студэнтамі хімічнага факультэта. Яны вельмі ганарацца ім, і нават зараз, у час летняй вытворчай практыкі, з вялікім захапленнем працягваюць збіраць новыя матэрыялы, каб у будучым значна расшырыць экспазіцыю. І гэта імкненне не выпадковае. З таго моманту, калі выкладчыца нямецкай мовы Ларыса Уладзіміраўна Вянжыцкая, ініцыятар стварэння музея, прапанавала другакурснікам падрыхтаваць рэфераты на тэму «Адзін год з жыцця У. І. Леніна», прайшло шмат часу. Рэфераты былі пакладзены ў аснову музея, а само даследаванне спадчыны правадыра ператварылася ў захапляючы пошук.

Па ініцыятыве Ларысы Уладзіміраўны былі напісаны пісьмы ў розныя краіны свету, у якіх Ленін вымушаны быў жыць у час эміграцыі. Потым прыйшлі адказы. Ды не прос-

та адказы. Так, напрыклад, з Берліна прыйшла кніга на нямецкай мове «Ленін у Берліне», з Лейпцыга — фотакопія першага нумара газеты «Іскра» і кніга «Мемарыял «Іскры», дзе падрабязна расказвалася аб газеце, яе супрацоўніках, друкарні, дзе яна друкавалася. Цікава, што яе перакладаў на рускую мову студэнт хіміфака Ю. Грыгор'еў. З Брытанскага музея, што ў Лондане, была даслана фотакопія пісьма У. І. Леніна да дырэктара гэтага музея з просьбай выдаць яму білет чытача. Пісьмо гэта было падпісана адным з псеўданімаў Ільіча. Адгукнуліся таксама і са Стэкгольма, з Каралеўскай бібліятэкі, з Варшавы, Кракава, з Шушанскага мемарыяла, дзе правёў сваю першую ссылку Ленін. Так паступова, крок за крокам расшыраецца геаграфія музея.

С. ЛЫСКАВЕЦ.

ПАСТАНОВА

СХОДУ ПАРТЫЙНАГА АКТЫВУ БЕЛАРУСКАГА ОРДЭНА ПРАЦОўНАГА ЧЫРВОНАГА СЦЯГА ДЗЯРЖАўНАГА УНІВЕРСІТЭТА ІМЯ У. І. ЛЕНІНА

Заслухаўшы і абмеркаваўшы даклад кандыдата ў члены Палітбюро ЦК КПСС, Першага сакратара ЦК Кампартыі Беларусі таварыша Пятра Міронавіча Машэрава «Аб неадкладных задачах Белдзяржуніверсітэта імя У. І. Леніна ў святле важнейшых праблем, якія стаяць перад рэспублікай», сход партыйнага актыву адзначае, што партком, рэктарат, партыйныя арганізацыі, дэканаты, кафедры і іншыя структурныя падраздзяленні ўніверсітэта, выконваючы рашэнні XXV з'езда КПСС, XXVIII з'езда КПБ, наступныя паставы партыі і ўрада па вышэйшай школе, а таксама ўказанні Генеральнага сакратара ЦК КПСС, Старшыні Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР таварыша Леаніда Ільіча Брэжнева, дабіліся пэўных поспехаў у вучэбна-метадычнай, навукова-даследчай і палітыка-выхаваўчай рабоце. Універсітэт у цэлым паспяхова рашае задачы па далейшаму павышэнню якасці падрыхтоўкі спецыялістаў для народнай гаспадаркі, аказвае ўплыў на паскарэнне навукова-тэхнічнага прагрэсу, далейшы рост духоўнага багацця савецкага народа. Умацоўваюцца сувязі навучання з вытворчасцю, павышаецца эфектыўнасць камуністычнага выхавання студэнтскай моладзі. Якасныя змены адбыліся ў саставе навукова-педагагічных кадраў, удзельная вага выкладчыкаў з вучэбнымі ступенямі і званнямі складае 50,8 працэнта. Ёсць пазітыўныя зрухі ў навукова-даследчай рабоце, палепшылася планаванне, атрымалі далейшае развіццё перспектывы навуковых напрамкаў. Умацавалася матэрыяльная база, удасканалюцца структура ўніверсітэта, стыль і метады работы.

Разам з тым у дзейнасці ўніверсітэта яшчэ ёсць сур'ёзныя недахопы. Не ў поўнай меры адпавядае патрабаванням, якія прад'яўляюцца, узровень вучэбнага працэсу, не заўсёды ў ім знаходзяцца адлюстраванне навішых дасягненняў навукі, тэхнікі і культуры, перадавы вопыт арганізацый вытворчасці і кіравання. Частка выпускнікоў не валодае глыбокімі ведамі па агульнанавуковых дысцыплінах, слаба валодае навыкамі самастойнай творчай работы, грамадска-палітычнай і арганізатарскай дзейнасці. Недататкова выкарыстоўваецца навуковы патэнцыял універсітэта для рашэння важнейшых праблем, якія стаяць перад рэспублікай. У навукова-даследчай рабоце дапускаецца яшчэ распыленне сіл і сродкаў, марудна ўкараняюцца праграмы-мэтавыя метады планавання НДР. Патрабуе далейшага удасканалення падрыхтоўка навукова-педагагічных кадраў.

Сход партыйнага актыву паставіў:

1. Парткому, рэктарату, дэканатам, кафедрам і грамадскім арганізацыям універсітэта прыняць да няўхільнага выканання патрабавання і рэкамендацыі, выкладзеныя ў дакладзе кандыдата ў члены Палітбюро ЦК КПСС, першага сакратара ЦК Кампартыі Беларусі таварыша Пятра Міронавіча Машэрава. Усю палітычную, арганізатарскую і пэдагагічную работу падпарадкаваць усямернаму павышэнню якасці падрыхтоўкі высокакваліфікаваных спецыялістаў для народнай гаспадаркі, аказанню ўсё ўзрастаючага ўплыву на паскарэнне навукова-тэхнічнага і сацыяльнага прагрэсу.

2. Пастаянна ўдасканальваць арганізацыю вучэбнага працэ-

су, абнаўляць змест выкладчых дысцыплін, прымяняць прагрэсіўныя метады і формы навучання, шырэй выкарыстоўваць тэхнічныя сродкі, прыцягваць да чытання лекцый буйнейшых вучоных АН БССР, іншых НДІ рэспублікі, вядучых ВНУ краіны, кіраўнікоў і спецыялістаў народнай гаспадаркі.

Рэгулярна праводзіць семінары па абмену вопытам вучэбнай, навукова-даследчай і ідэйна-выхаваўчай работы. Павысіць ролю кафедраў як галоўнага звяна, вызначаючага змест і адзінства вучэбнага, навуковага і выхавальнага працэсу. Перыядычна заслухоўваць загадчыкаў кафедраў і выкладчыкаў на пасяджэннях парткома, рэктарата, савета факультэтаў і ўніверсітэта па пытаннях удасканалення форм і метадаў навучання і выхавання студэнтаў.

Умацоўваць і ўдасканальваць сувязі з выпускнікамі ўніверсітэта, а таксама адміністрацыяй і грамадскімі арганізацыямі прадпрыемстваў і ўстановаў, дзе працуюць студэнты, якія навучаюцца без адрыву ад вытворчасці.

Прыняць меры па паляпшэнню псіхалагічна-педагагічнай падрыхтоўкі спецыялістаў.

3. Парткому, рэктарату дабівацца, каб кожны выкладчык пастаянна расшыраў свой палітычны і культурны круггляд, быў прыкладам высокай камуністычнай ідэйнасці, творчых адносін да працы. Узмацніць вывучэнне прафесарска-выкладчыцкім саставам і супрацоўнікамі прац класікаў марксізму-ленінізму, дакументаў КПСС і міжнароднага камуністычнага і рабочага руху, прац таварыша Л. І. Брэжнева, іншых кіраўнікоў партыі і ўрада.

Павысіць ролю лекцый, семінарскіх заняткаў, практычных заняткаў, асобую ўвагу пры гэтым удзяляць развіццю ў будучых спецыялістаў самастойнага мыслення, умення адстойваць свае перакананні з партыйных і класавых пазіцый.

Умацаваць інфармаванне прафесарска-выкладчыцкага саставу, супрацоўнікаў і студэнтаў універсітэта. Увесці ў практыку сістэматычныя выступленні кіраўнікоў партыйных і савецкіх органаў па важнейшых пытаннях унутранага і міжнароднага жыцця.

4. Парткому, партыйным арганізацыям, кафедрам грамадскіх навук, камітэту камсамола і прафкому ўніверсітэта павысіць эфектыўнасць грамадска-палітычнай практыкі студэнтаў, фарміраваць у іх неабходныя якасці будучага выхавальца і арганізатара, высокую палітычную і маральную культуру, пачуццё інтэлектуальнага абавязку, прынцыповыя адносіны да норм камуністычнай маралі, праяўленняў раўнадушша да вучобы, грамадскіх даручэнняў, не сумленнасці, эгаізму.

Правесці ў 1980-81 навучальным годзе сацыялагічны даследаванні сярод студэнтаў і выкладчыкаў па пытаннях аптымізацыі выхавальнай работы, інтарэсаў і запяў студэнтаў.

5. Рэктарату, парткому забяспечыць далейшае паляпшэнне якаснага саставу навукова-педагагічных кадраў. Актыўней выкарыстоўваць для падрыхтоўкі і павышэння кваліфікацыі мэтавую аспірантуру, стажыроўку, семінары і канферэнцыі. Шырэй практыкаваць перавод выкладчыкаў на пасады навуковых супрацоўнікаў, прадастаўленне ім творчых

водпусकाў для падрыхтоўкі і завяршэння дысертацый.

Дабіцца безумоўнага выканання планаў падрыхтоўкі спецыялістаў вышэйшай кваліфікацыі.

6. Парткому, рэктарату, партыйным арганізацыям, НДІ, кіруючыся пастаовамі XIX пленума ЦК КПБ, накіраваць асноўныя сілы і сродкі на даследаванне важнейшых праблем, якія стаяць перад народнай гаспадаркай рэспублікі, усямерна павышаць узровень і эфектыўнасць навуковых даследаванняў, дабівацца хутчэйшага ўкаранення закончаных НДР у народную гаспадарку. Атрымаць у 1980 годзе ад укаранення ў вытворчасць закончаных НДР эканамічны эффект у суме 10 млн. рублёў. Працягваць распрацоўку навуковых тэматых на базе праграмы-мэтавага метаду планавання.

7. Усямерна развіваць творчае супрацоўніцтва ўніверсітэта з іншымі навукова-даследчымі ўстановамі, ВНУ, школамі, прадпрыемствамі, аб'яднаннямі галіновых міністэрстваў і ведамстваў з мэтай сумеснай распрацоўкі актуальных навуковых праблем і мэтавай падрыхтоўкі спецыялістаў для галін народнай гаспадаркі, навукі і культуры. Шырэй выкарыстоўваць вучэбна-навукова-вытворчыя аб'яднанні.

8. Сканцэнтравать намаганні выкладчыкаў грамадскіх дысцыплін на даследаванні праблем, звязаных з важнейшымі задачамі сацыяльна-эканамічнага, палітычнага і духоўнага развіцця грамадства. Унесці дапаўненні і змены ў план навукова-даследчай работы кафедраў грамадскіх навук універсітэта на 1981—1985 гады, сканцэнтравать асноўную ўвагу на ўкараненні вынікаў даследаванняў у практыку камуністычнага будаўніцтва. Кафедрам грамадскіх навук пастаянна праводзіць студэнтскія канферэнцыі па праблемах камуністычнага будаўніцтва, сусветнага рэвалюцыйнага працэсу, барацьбы супраць сучаснай буржуазнай ідэалогіі і антыкамунізму.

9. Парткому пастаянна ўдасканальваць арганізацыйна-партыйную работу, умацоўваць уплыў партыйных арганізацый на ўсе бакі ўніверсітэцкага жыцця, дабівацца павышэння іх баявітасці. Шырэй выкарыстоўваць права кантролю дзейнасці адміністрацыі, ствараць у калектывах атмасферу творчасці і ўзаемнай патрабавальнасці, умацоўваць дысцыпліну і павышаць асабістую адказнасць камуністаў, усіх супрацоўнікаў за даручаны ўчастак работы.

10. Рэктарату, парткому, дэканатам, грамадскім арганізацыям пастаянна паляпшаць быт і адпачынак студэнтаў, выкладчыкаў і супрацоўнікаў універсітэта. Удзяляць больш увагі развіццю спартыўнай і абаронна-масавай работы, студэнтскай самадзейнасці. Ператвараць студэнтскія інтэрнаты ва ўзорныя ўстановы камуністычнага быту.

Сход партыйнага актыву ўніверсітэта запэўнівае Цэнтральны Камітэт Камуністычнай партыі Беларусі ў тым, што партыйная арганізацыя прыкладзе ўсе сілы, веды, вопыт для выканання задач, якія стаяць перад калектывам па падрыхтоўцы высокакваліфікаваных спецыялістаў для народнай гаспадаркі, навукі і культуры, па забеспячэнню важкага ўкладу ў рашэнне важнейшых праблем, якія стаяць перад рэспублікай.

Адказнасць і ўзаемаразуменне

СПЫТАЙЦЕ каго-небудзь, у чым заключаецца работа прафгруппы? І кожны, крыху падумаўшы, у першую чаргу адкажа: праводзіць сходы, збіраць прафсаюзныя ўзносы, размяркоўваць месцы ў інтэрнаце і прафілакторыі. Вось, напэўна, той беглы пералік уяўленняў аб рабоце прафгруппы. А на самай справе якое ж кола турбот у кіраўніка прафсаюзнай групы? Каб ва ўсім гэтым разабрацца, мы і папрасілі прафгруппа Ніну Галоўчыц, студэнтку трэцяга курса механіка-матэматычнага факультэта, больш падрабязна расказаць аб сваёй рабоце.

— Перш за ўсё хачу папярэдзіць, што прафгруппам мяне выбралі толькі ў гэтым годзе. Таму надта вялікага вопыту ў мяне няма. Але нешта раскажаць я магу. Спачатку — адказ на ваша пытанне. Я лічу, што галоўнае ў нашай рабоце — гэта перш за ўсё асабістая актыўнасць. Толькі ў гэтым выпадку за табой пойдзе група. І ў выніку будзе спадарожнічаць поспех.

Яшчэ хачу падкрэсліць, што нельга дзяліць работу ў групе на прафсаюзную і камсамольскую. Гэта не толькі наносіць шкоду маральную, але і аб'ектыўна не мае падмурку. Прафсаюзныя і камсамольскія важкі павінны не пасобку а разам, іменна разам накіроўваць і мабілізаваць работу студэнтаў.

— Напэўна, як і ў любой іншай, у тваёй рабоце сустракаюцца пэўныя цяжкасці. Раскажы, калі ласка, якія, і як ты іх пераадоляеш?

— Так, цяжкасці ёсць. І перш за ўсё, як ні дзіўна, у правядзенні сходаў. Не вельмі актыўныя на іх студэнты. Нібы хвароба якая... Пытаешся, можа не цікава? Маўчаць. Ці то падвядзенне вынікаў сацыялістычнага спаборніцтва, ці то праверка выканання комплексных планаў — асабліва ажуравленні і зацікаўленасці на тварах і ў тым, і ў другім выпадку не відаць. Вось у выкараненні гэтай «хваробы» я і бачу сваю задачу. Тут, відаць,

адбіваюцца ранейшыя няўдала праведзеныя групавыя прафсаюзныя сходы. Адсюль і такое недавер'е да наступных. Але я аптымістка. І думаю, што мне ўдасца прабудзіць цікавасць.

— Аднак прадоўжым галоўную думку. Ніна, ты вельмі гаварыла аб сацыялістычным спаборніцтве сярод прафгрупп. На тваю думку, існуючыя крытэрыі вызначэння пераможцаў ахопліваюць усе бакі дзейнасці? Ці ёсць нейкія недаробкі ў гэтым плане?

— Вядома, сустракаюцца выпадкі, калі толькі за выдатны адзнакі групе аддаюць «пальму першынства». Мне здаецца, гэтага рабіць нельга. Розныя сустракаюцца групы. Ды і студэнты маюць не аднолькавыя здольнасці. Таму, я лічу, павінны быць балы як за паспяховасць, так і за шматграннасць ідэяна-палітычнай і культурна-масавай работы. Адна ж вучоба не павінна быць крытэрыем вызначэння пераможцаў. Гэта больш зацікавіць студэнтаў, ды і на правядзенне вольнага часу будзе мець добры ўплыў.

Як бачым, шмат спраў у прафгруппы. Галоўнае, зацікавіць студэнтаў, знайсці патрэбную ім справу.

Інтэрв'ю правяла
Н. ПЯТРОВА.

УВАГА — КОЖНАМУ НУМАРУ

ЗАВЯРШЫЎСЯ агляд-конкурс насценных газет. Месцы сярод факультэтаў размеркаваны наступным чынам:

- 1-е — біялагічны;
- 2-е — факультэт журналістыкі;
- 3-е — фізічны;
- 4-е — гістарычны;
- 5-е — механіка-матэматычны;
- 6-е — хімічны;
- 7-е — юрыдычны;
- 8-е — філалагічны;
- 9-е — факультэт прыкладной матэматыкі;
- 10-е — радыёфізічны;
- 11-е — географічны.

Камісія па нагляднай агітацыі і насценнаму друку адзначыла апэратыўнасць, дзейнасць і змястоўнасць газет біяфака «Віта» і журфака «Журналіст». У гэтых газетах пастаянна асвятляецца жыццё партыйнай і грамадскай арганізацыі, вучэбная і навукова-даследчая работа. Газеты добра аформлены, выходзяць рэгулярна, маюць традыцыйныя рубрыкі. Усе нумары «Віты» аформлены роўна, з вялікім мастацкім густам.

Газета фізфака «За навуку» глыбока і сур'ёзна аналізуе актуальныя пытанні работы дэканата, кафедр і грамадскіх арганізацый факультэта. Шырокае кола аўтараў публікуемых матэрыялаў — ад прафесараў да студэнтаў і лабарантаў. Газета прывабна аформлена, але нярэдка выглядае занадта страката і неаднародна. Пры афармленні не заўсёды гарманічна спалучаюцца фарбы, шрыфты, загалоўкі і іншыя эле-

менты.

«Гісторык» — орган партбюро і дэканата гістфака — адлюстроўвае прафесійную спецыфіку факультэта, рэгулярна аналізуе пытанні вучобы, навуковай і грамадскай работы. Газета нядрэнна аформлена. Рэдкалегія некалькі захапляецца рознымі перамалёўкамі з перыядычнага друку.

Цікавыя і змястоўныя ўсе нумары газеты мехмата «Рослым любую задачу». Станоўчыя асабіствы газеты: адсутнасць перадрукоў і малюнкаў з іншых выданняў, цікавы гумар. На жаль, у гэтай газеце практычна няма матэрыялаў аб рабоце партарганізацыі факультэта.

У параўнанні з мінулым навучальным годам значна палепшылася газета хімфака «Хімік». Яе апошнія нумары сталі рознабакова асвятляць усе бакі жыцця факультэта: вучэбную, навуковую, грамадскую работу, ход сацыялістычнага спаборніцтва. Рэзка палепшыліся стыль і афармленне газеты.

«Савецкі юрыст» — газета юрыдычнага факультэта. У ёй шмат пастаянных рубрык на важныя для факультэта тэмы. Актыўна супрацоўнічае з газетай група «Пошук». Рэдкалегія трэба ўдзяліць больш увагі мастацкаму афармленню газеты.

Газета філалагічнага факультэта «Слова філолага» сканцэнтравала сваю ўвагу на творчай рабоце супрацоўнікаў, выпускнікоў і студэнтаў. Літаратурныя старонкі газеты садзейнічаюць прафесійнаму і эстэтычнаму выхаванню студэнтаў. Аднак газета вельмі

мала ўвагі ўдзяляе пытанням партыйнай і камсамольскай работы.

У «Алгарытме» — газеце ФПМ — ёсць пастаянныя рубрыкі: «Справы камсамольскія», «Куток куратара», «Работа кафедр» і інш. На жаль, толькі навагодні нумар пакідае добрае ўражанне аб газеце ў цэлым. Мала фотаздымкаў, вузкі круг аўтараў публікацый.

На радыёфізічным факультэце традыцыйна маляўніча аформлена газета «Радыёфізік». Аднак адсутнічаюць у ёй крытычныя публікацыі, накіраваныя на ўдасканаленне работы факультэта. Газета носіць ілюстрацыйны характар.

Нягледзячы на тое, што газета геафака «Мерыдыян» стала больш змястоўнай і лепш аформлена, чым у мінулым годзе, яна ўступае газетам іншых факультэтаў. У газеце няма публікацый аб рабоце партыйнай арганізацыі (выключачы выпуск для абітурыентаў). Партбюро факультэта павінна ўдзяліць газеце сур'ёзную ўвагу, зрабіць яе дзейснай і змястоўнай.

Камісія прапанавала прэміраваць рэдкалегіі газет «Віта», «Журналіст», «За навуку» і ўручыць ім граматы рэктарата і парткома за 1-е, 2-е і 3-е месцы; ўручыць граматы рэдкалегіям газет «Гісторык», «Рослым любую задачу», «Хімік» за змястоўнасць, апэратыўнасць і добрае афармленне.

С. ШУШКЕВІЧ,
старшыня камісіі па
нагляднай агітацыі
і насценнаму друку.
І. РАМАНОВСкі,
член парткома.

МУЗЫЧНЫ
КЛУБ



ГУКАВАЯ ДАРОЖКА АЛІМПІЯДЫ

УСЁ ЧАСЦЕЙ у кіёсках і спецыялізаваных музычных магазінах можна ўбачыць пласцінкі ў прыгожа аформленых паштоўках з сімвалам Алімпіяды-80. І гэта не выпадкова, бо разам з усёй краінай у падрыхтоўцы Алімпійскіх гульняў у Маскве ўдзельнічае і Усесаюзная фірма грамзапісу «Мелодыя», на якой распрацаваны спецыяльны план выпуску пласцінак па «алімпійскай праграме». Гэты план уключае выпуск асобных пласцінак і альбомаў, прысвечаных алімпійскім га-

радам краіны. Ужо выйшаў у свет першы альбом гэтага цыкла «Маскоўскі сувенир». У яго ўвайшлі запісы песень лепшых выканаўцаў і калектываў.

Праграма рускай народнай музыкі, прадстаўленая студыяй «Мелодыя» да Алімпіяды, будзе вялікай. Народныя песні і мелодыі паявяцца на сувенирных дысках у выкананні двойчы Чырванасцяжнага ансамбля песні і танца Савецкай Арміі імя Аляксандрава і рускага народнага хору імя Пятніцкага. Дыск «Папуляр-

ныя рускія народныя песні» аб'яднае ў сабе выкананне рускіх песень вядучымі салістамі тэатраў, канцэртных арганізацый, Усесаюзнага радыё і Цэнтральнага тэлебачання.

Выпускі алімпійскай праграмы фірмы «Мелодыя» парадуюць аматараў музыкі самых розных жанраў, дапамогуць гасцям Алімпіяды-80 пазнаёміцца з нацыянальнай музычнай скарбонкай нашай краіны.

З ПЕСНЯЙ У СЭРЦАХ

«СЯБРЫ» — група даволі маладая. Першы поспех і першае прызнанне прыйшлі да іх гады тры назад, калі калектыв стаў лаўрэатам Усесаюзнага тэлевізійнага конкурсу «З песняй па жыцці». Зараз іх ведаюць у многіх кутках нашай краіны. Ансамбль вызначаецца ўласным музычным почыркам, які па сваёй мілагучнасці і вакалу нагадвае «Песняроў», а па рытміцы падобны на групу Юрыя Антонова. Акрамя таго, «Сябры» вельмі ўдала карыстаюцца рознымі электроннымі эфектамі, прымяненне якіх з'яўляецца неад'емным элементам выступлення любога сучаснага музычнага калектыву. Гэта значна расшырае творчыя магчымасці ансамбля і ўзбагачае палітру яго гучання. Такім, напрыклад, было выкананне новай песні «Родная

вёска» на словы паэта Алега Іванова, з якім «Сяброў» звязваюць трывалыя творчыя сувязі. У рэпертуары групы шмат песень на словы паэта. Гэта і пяшчотная «Алеся», і кранаючая «Лясная вядзьмарка» і іншыя.

«Сябры» — ансамбль таленавіты і плённы. Ён заўсёды ў творчым пошуку. Гэта адчуваецца з першых жа хвілін выступлення. І з першых жа хвілін выступлення ён вабіць да сябе слухачоў. Вабіць, каб спадабца назаўсёды.

Мелодыя ўспамінае нас, Сябры
с вышэйшымі талентамі
Гукава, вольна і з свабодой
Васіль Пятніцкі
Пятніцкі і Сябры



Дзяжурныя па клубу С. СЯРГЕЕВ і А. СТАДУБ [ФОТА].



РУЖОВЫ РАНАК



А. КАНАПЕЛЬКА

Упала зерне ў глебу—
Чакаюць людзі хлеба.
І я прашу ў неба
Свяціць, дажджам—ісці!
Ёсць у зерня абавязкі:
У сухой зямлі ці ў гразкай,
Прарасці!



Калі сабака пакідае двор,
Гаспадарам прысуд не словамі
даводзяць.
Мне б папярэдзіць іншых:
з нейкіх пор,
Калі сабака пакідае двор,
Хай за вярсту той дом
паспешліва абходзяць.
У цішыні глухой навек нямы
дакор.
Калі сабака пакідае двор,
Гаспадарам прысуд не словамі
даводзяць.

Прабілі лёд расткі,
Жалезны панцыр лёду.
Два кволыя лісткі
Гранітную пароду
Прадзелі, як шыткі,
І сталі непахісна,
Штурхаючы ў бакі
Гранітнае ільдзішча.

В. РУСІЛКА

ДОЖДЖ ЗА АЎТОБУСНЫМ ШКЛОМ...

Шэры дождж за аўтобусным
шклом,
І ты адыждзіш вярста
за вярстою.
І зноў знікае наш прывідны
дом,
Дома няма. І я не з табою.
Шэрая стужка сумных дарог.
Міма—хаты, у кожнай—двое.

І. САБАЧЭЎСКАЯ

Не такая, як усе
Не такая, як усе,
Апускаю рукі ў скрусе.
Не такая, як усе,
Аглянуўся ўслед —
А мяне ўжо няма.
Адыходжу ў свой свет—
Паміж намі сцяна.
Будзеш доўга гадаць
Ці прыснюся ў сне?
Будзеш зноў успамінаць
Не такую, як усе,
Не такую, як усе...

Упала зерне ў глебу...

ЯШЧЭ АДЗІН год мінуў у працы членаў на-
шага літаб'яднання «Узлёт», і, як і ранейшыя,
гэты год не быў для іх без натхнення, без по-
шукаў свайго паэтычнага голасу, без адкрыцця
сябе саміх. Прыемна, што ў выніку чарговы
паэтычны год «Узлёта» становіцца і адкрыц-
цём новых імёнаў. У сённяшняй падборцы дру-
куюцца не толькі вершы вядомых ужо мала-

дых паэтаў-студэнтаў Кастуся Жука, Уладзімі-
ра Марука, Вольгі Русілі, але і трэцякурсніка
з філфака Міколы Русаковіча, студэнткі ІІ кур-
са Філфака Алы Канапелькі, першага — Ірыны
Сабачэўскай. Сярод дэбютантаў і студэнт пята-
га курса геафака Дзмітрыя Ануфрыёў. У доб-
ры ж час усім ім!

А. ЛОЙКА,
кіраўнік літаб'яднання «Узлёт».

Ул. МАРУК

Паржавелыя каскі і цэшкі,
І гарматныя збітыя кліны...
Гэта ўсё незнаёмыя сцежкі,
Паараныя сцежкі вайны.
Абліваюцца сонцам, паводкай,
Дні абновы вясення ткуць.
Пупець промні прамою
наводкай
Па нясмелым і кволым лістку.
І як добра разважаць,
што гэта
Маладая зямля між дарог
Адваёвана, ўзнята, апета,
Каб і я зберагчы яе мог.

Я мару. Думаю пра мару.
Бяру спялейшую з ажын.
Дзе я сягоння гаспадару,
Няма і неба, і мяжы.
І, мне даверанай, прыродзе

К. ЦЫБУЛЬСКИ

Зірні, колькі зорак
калосіцца ў небе...
Ты хоць да адной дакраніся
рукой,
Адчуеш душой, што караннем
ты ў глебе,
Адчуеш, як воблакі пахнуць
Зямлёй...

Найгаласнейшы ў свеце лес,
Найбагацей і поле родзіць,
І найцікавейшы інтарэс.
І я не ведаю, якою
Сцяжынкай выйсці за сяло,
Бо ўсё прыгожае сабою,
Ажно дыханне заняло...
І раптам бачу—над фіранкай
У цемры месяц растае.
Ноч на кавалкі рве маланка,
Увесь свет дамарыць не дае.

Усе найчаканяныя дні,
Што верай у нас зацвіталі,
Старанна разгледзь, абміні,
Хоць лепшыя дні не насталі.
Бо ўсё, чым так хочацца жыць,
Настолькі цяпер не прыватна...
І што на паверхні ляжыць—
На самае меншае здатна.

Д. АНУФРЫЁЎ

А МНЕ ЗДАЕЦЦА...

А мне здаецца—
Гэта ўжо было.
Быў росны ранак,
Над зямлёю,
Быў белы снег,
Быў цёплы дождж
І ты была са мною.
І мне здаецца—
Гэта ўжо было,
І гэта ёсць,
Бо ты ў жыцці са мною,
Як росны ранак,
Як белы снег,
Як цёплы дождж...

М. РУСАКОВІЧ

СОНЦА, ЛЕС, РУЖОВЫЯ ТУМАНЫ...

Сонца, лес, ружовыя туманы,
Рэк блакіт, вясновы пах чаромх,
Вечароў таемныя сутаны
І нязвыклы, звонкі першы
гром!
Май пье, квітнее і чаруе
Светлым сумам, радасцю
жыцця.
Шчырасцю вясновасці даруе
Пошукі адвечнасці быцця.

К. ЖУК

Вясновы дзень— гудзе...

Вясновы дзень—гудзе,
Надзеі сэрца поўняць...
У маладой хадзе
Вышыні браць—не позна.
Што там пад'ём круты?!—
Мкні, весялосць скразная:
Адчай, мой паняты,
Не падвядзе, я знаю!
І збудзецца ўсё...
І шчасце не забудзіць...
Я ў свеце—навасёл.
І я — патрэбен людзям.

І. ГАЛЕЦКАЯ

О БЕЛОЙ ПТИЦЕ

Белесый туман над лесом
вставал
От озера, что еще спало.
Осенней листвою берез
шелестя,
Лес шурился—солнце вставало.
На озере из алебаstra,
как снег,
Великим ваятелем создано—
Природы творенье,
и нежность ее

Им сердце людей давно
отдано.
Им, птицам доброй и верной
любви,
Что лебедем белым зовут,
О них постоянно слагают стихи
И песни о них поют.
Они так прекрасны, любви
гонцы,
Так хрупки и нежны, как миф,
Птицы верности и доброты—
Лебеди вечной весны.

А. ЯКУБЧИК

КРЭДА

Я не з тых, зусім не
з тых «тварцоў»,
Што, напісаўшы некалькі
радкоў,
Спяшаюцца здзівіць
усё і ўсіх
Тым нечым «новым»,
што не было да іх.
Такую не хачу і не шукаю
сабе долю.
Хай сэрца ціснецца

мне ад чужога болю,
Смяецца з некім,
Да поту сёмага
ў танцы скача.
І тыя словы, што на
паперы ажывуць,
Хай не трызвоняць,
не гручочуць, не гудуць
І лёгкі шлях таксама не
шукаюць,
А сэрца чалавечае кранаюць.

МАРГАРЫТА

Маргарыта Адвернік...
Вусны шэпчуць імя.
Ты пяшчота і вернасць,
Я, Францыск Скарына,
З-пад Полацка я.
Вы, сівыя стагоддзі,
Сведкі доўгіх падзей.
Час і смерць не ў згодзе,
А каханне мацней.
Скрозь расстанне трывогі:
Голас ціхі ў журбе.
Скрозь растанне трывогі:
— Я чакаю цябе!

**БЕЛАРУСКИ
УНІВЕРСИТЕТ**

Ордэна Працоўнага Чырвонага
Сцяга друкарня выдавецтва ЦК
КПБ.

АТ 04215 Заказ 915.
12 чэрвеня 1980 г.



220080 МІНСК-80, УНІВЕРСІ-
ТЭЦКІ ГАРАДОК, ГЕАГРАФІЧ-
НЫ КОРПУС, п. 14.
ТЭЛЕФОН 22-07-19

Рэдактар
В. П. ВАРАБ'ЁЎ